



наша СЛОВА

Не пакідайце ж мовы нашай беларускай, каб не ўмёрлі!
ФРАНЦІШАК БАГУШЭВІЧ



Газета выходзіць з сакавіка 1990 года

№ 48 (1147) 27 ЛІСТАПАДА 2013 г.

93-я ўгодкі Слуцкага збройнага чыну



93-я ўгодкі Слуцкага збройнага чыну адзначылі 24 лістапада на Случчыне. Напярэдні з нагоды знамінальнай падзеі да беларусаў звярнулася старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла:

"Дарагія Суродзічы!

Ад імя Рады Беларускай Народнай Рэспублікі, вітаю Вас з угодкамі Слуцкага Збройнага Чыну - Днём Герояў Беларусі.

Кожны год, мы святкуем гэтыя восеньскі дзень, каб прыпомніць і аддаць чесць тым адважным случчакам, якія ўзялі на сябе заданне абараніць сваю зямлю ад бальшавіцкай навалы.

Дарагія Суродзічы! Случчакі жывеуць таму, што мы іх памятаем. А таму, што мы іх памятаем, і мы жывёём! ІЖЫВЕ БЕЛАРУСЬ!

Усе мы ведаєм пра ро-лю памяці ў жыцці кожнага народа.

У канадскай правінцыі Квебек, дзе я жыву, народным дэвізам ёсьць JE ME SOUVIENS! (Я ПАМЯТАЮ). Нашую памяць акунанты стараліся выкараніць на працягу двух стагоддзяў бо ведалі, што без памяці народ памрэ. Аднак нашая нацыянальная сведамасць, па якой і свае і чужсыя не раз адпраўлялі паніхіды, перамагла ўсе спробы генадыду. Памяцю мы даказалі нашую жыццяздольнасць.



Апошняя надзея на-шых ворагаў - выкараніць з памяці народа беларускую мову. Ня ведаю як Вам, але мне па-даецца, што і тут яны пра-тграюць! Я моцна веру, што і тут пераможка нашая гене-тычная памяць, бо наш цярп-лівы народ не адмовіца ад жыцця. Выратуем мы і нашу чудоўную мову.

Жыве Беларусь! Будзе жыць беларуская мова! Но мы памя-таєм!

Івонка Сурвіла,
Старшыня Рады Бела-
рускай Народнай Рэспублікі".

Прадстаўнікі Партыі БНФ, Руху "За Свабоду", "Маладога Фронту", грамад-ской группы "За Волю", руху салідарнасці "Разам" сабраліся ў Слуцку. Тут прайшоў мі-тынг, дазволены ўладамі. На мітынгу Партыі БНФ выступілі Аляксей Янукевіч, сустар-шыны Маладога Фронту Андрэй Цянюта, сустаршыня руху салідарнасці "Разам" Алеся Макаёў. Бард Андрэй Мель-нікаў праспіваў некалькі пе-сень. Гаварылася аб важнасці памятаць пра гістарычную мі-нушасць Беларусі. Сам мітынг прайшоў без здрэнняў, хаця на шляху ў Слуцк аўтобус Партыі БНФ быў спынены ў вёсцы

Слуцка. У мястэчку Чырвоная Слабада, што ў Салігорскім ра-ёне, адбыўся ўрачысты мітынг з удзелам сяброў Кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ. Раней гэтае мястэчка называлася Вызна, і некаторыя меркаванні мясцовых людзей сведчаць пра тое, што пасля Слуцкага збройнага чыну была ідэя перайменаваць гэтае месца, і ў савецкія часы гэта было зроблены. Маршрут памяці Кансерватыўна-хрысціянской партыі БНФ па мясцінах славы ваяроў Слуцкага збройнага чыну складаўся з трох пунктаў - мястэчка Грозава, Семежава, Чырвоная Слабада, і канчатковы мітынг у самім Слуцку.

Паводле Рады Рацяя.

225 гадоў з дня нараджэння Казіміра Буйніцкага

БУЙНІЦКІ Казімір
Андрэевіч (30.11.1788, в. Дагда Даўгаўпілскага р-на, Латвія - 14.7.1878), пісьменнік, публіцыст, краязнавец. Ганаровы куратар школ Віцебскай губерні У 1842-49 выдаваў часопіс "Rubon" ("Рубон"), супрацоўнічай у часопісе "Tugodnik Petersburski" ("Пецярбургскі штотыднёвік"), "Atheneum" ("Атэнэум") і інш. Актыўны член Віленскай археалагічнай камісіі. Садзейнічаў адкрыцію Віленскага музея старожытнасцей, якому перадаў сваю калекцыю знаходак з Падзвіння і матэрыялы апісання Заходніяй Дзвіны. Шмат вандраваў па Падзвінні, апісаў

значную колькасць населеных пунктаў краю. Апублікаваў этнографічна-краязнавчы нарысы "Падарожжа па малых дарогах" (т. 1-2, 1841), аповесці "Сястра Гертруда" (1842), "Новая вандроўка па малых дарогах" (т. 1-2, 1852), "Стара паненка" (1855), якія часткова заснаваны на беларускім матэрыяле. Аўтар вершаванай "Камедыі", апавяданняў і вершаў на польскай мове.

Г.А. Каханоўскі.



110 гадоў з дня нараджэння Піліпа Пестрака

**ПЕСТРАК Піліп Ся-
мёнавіч** (27 лістапада 1903, в. Сакоўцы Слонімскага павета Гарадзенскай губерні, цяпер Івацэвіцкі раён Берасцейскай вобласці - 22 жніўня 1978, Менск) - беларускі паэт, празаік, публіцыст, крытык. Псеўданімы П. Гайдук, Звязтун, П. Звязтун.

Вучыўся ў мясцовай двухкласнай школе. З пачаткам 1-й Сусветнай вайны сям'я з'ехала ў Самарскую губернию, дзе Піліп Пестрак атрымаў сярэднюю адукацыю. Праца-ваў памочнікам справавода крэдытаўнага таварыства, памочнікам бухгалтара ў валасным выканкаме. Пасля вучобы на рабфаку паступіў на сацыяльна-гістарычны факультэт Смарскага ўніверсітэта.

У 1921 разам з бацькамі вярнуўся ў Заходнюю Беларусь. У 1921-1924 працаў на лесніком Косаўскага лясніцтва; у 1924-1926 служыў у войску. У 1926 уступіў у БСРГ і КПЗБ; з 1927 сакратар Косаўскага падпольнага райкаму КПЗБ.

Арыштаваны польскімі ўладамі ў 1929; зняволены ў Гарадзенскай вязніцы. Пасля вызвалення ў 1933-1934 гадах інструктар ЦК КПЗБ па Пінскай акрузе. У 1934 зноў арыштаваны. Сядзёў у турмах Пінска, Вільні, Гародні; змяшчаў вершы ў нелегальным рукапісным часопісе "Краты", які выдаваўся палітвязнямі. Вызвалены савецкімі ўладамі пасля далучэння Заходніяй

Беларусі да БССР у верасні 1939.

Чалец Саюза пісьменнікаў Беларусі з 1939; абрани дэпутатам Вярхоўнага Савету СССР (1940-1946). У 1940-1941 старшыня Беластоцкага аддзялення СП Беларусі.

У 1942-1943 гадах удзельнік партызанскага руху. Як дэпутат Вярхоўнага Савету СССР быў перапраўлены самалётам на Вялікую зямлю. У Москве працаў на начальнікам Управы па справах мастацтва пры СНК БССР (1943-1945), у Інстытуце мовы, літаратуры і мастацтва АН БССР (1946-1948), літкансультантам СП БССР (1948-1951). З 1951 на творчай працы. У 1971-1975 - дэпутат Вярхоўнага Савету БССР.

Пахаваны на Ўсходніх могілках Менску.



лікаўшчы першы зборнік вершаў "На варце". Вышлі зборнікі паэзіі "За сваю Айчыну" (1946), "Падарожнае" (1962), паэма "Слова пра Мінск" (1968), зборнікі апавяданняў "Першыя ўсходы" (1951), "Неспадзянанак" (1957), "Лясная песня" (апавяданні і нарысы, 1958), апавяданне "Камень" (1960), "Сярод чаротаў" (1964), "Апавяданні" (1970), раманы "Сустрэнсія на барыкадах" (1954), "Серадзібор" (1963). Перакладаў на беларускую мову творы Элізы Ажэшкі, У. Бранеўскага, С. Дабравольскага. Ежы Путраманта, Івана Франко, Лесі Українкі і інш.

Вікіпедыя.
(Пра П. Пестрака
чытаіце на ст. 6.)

ISSN 2073-7033



9 772073 703003 >



Як "Світанак" узняўся над Рыгай

Сёння, 27 лістапада спаўненца 25 гадоў з дня заснавання Латвійскага таварыства беларускай культуры "Світанак". Сябар Рады ЛТБК "Світанак", сябар Вялікай Рады МГА "ЗБС "Бацькаўшчына" Вячка Целеш расказвае пра тое, як пай-стала Таварыства.

Быў цікавы час - 1988-89 гады - час Атмоды (Адраджэння) ў Латвіі, гарбачоўская вясна (перабудова) прынесла хвалю ветру свабоды як латышам, так і прадстаўнікам іншых нацыянальнасцяў Латвіі з ёўрапейскімі дэмакратычнымі поглядамі і ідэаламі. Той вечер абуджаў, прымушаў не сядзець, а ісці на плошчы, каб разам адрадзіць незалежную Латвійскую дзяржаву. Захапіў вেцер Атмоды і беларусаў Латвіі. У першую чаргу гэта была інтэлігенцыя: настаўнікі, медыкі, мастакі, інжынеры, а таксама простыя людзі, якім балела за нашу беларушчыну, якія бачылі, што з аднаўленнем Латвійскай дзяржавы ім даеца магчымасць адрадзіць беларускую школу, беларускую культуру, родную мову, што існавала ў Латвіі ў 1920-30-х гадах.

Тады быў час цікавы, але і час напружаны. Безумоўна, не ўсе беларусы асемлюваліся далучачца да тых падзеяў. Да гэтага часу існавала таталітарная савецкая дзяржава СССР са сваёй камуністычнай ідэалогіяй, у яку ўваходзіла і Латвія. Афіцыйныя ўлады імкнуліся спыніць развал савецкай імперыі, іх падтрымлівалі пэўна частка савецкіх людзей. У асноўным гэта была наменклатура камуністычнай партыі, патрыёты савецкай дзяржавы, яны стварылі Інтэрфронт для падтрымкі існай улады. Для таго каб супрацьстаяць Інтэрфронту і аднавіць незалежную Латвію, інтэлігенцыяй Латвіі быў створаны Народны Фронт, у які ўваходзілі і латышы, і таксама многія прадстаўнікі рускіх, палякаў, беларусаў, украінцаў і іншых нацыянальнасцяў. Народны Фронт таксама дапамагаў нацыянальным меншасцям у стварэнні нацыянальных культурных таварыстваў Латвіі на аснове закону аб нацыянальнай культурнай аўтанаоміі.

У 1988 годзе ў Рызе пачалі стварацца таварысты польскай, летувіскай, німецкай і іншых культур. Знайшліся і прадстаўнікі ў трох усходнеславянскіх нацыянальнасцяў, якія вырашылі стварыць таварыства не па нацыянальнім прызнаку, каб беларусы і ўкраінцы не разышліся па сваім нацыянальных кватэрах, як яны тады казалі, а былі ўсе разам. Яны прапанавалі стварыць Балта-славянскае культурнае таварыства. Я таксама быў запрошаны на той сход, але калі я тады адчуў і зразумеў, што ў тым аўтадненні інноў будзе

дамінаваць, як і ў савецкі час, расейская мова, культура і гісторыя, інноў будзе галоўным старэйшы брат, то я вырашыў не ўступаць у гэтую арганізацыю: я - не балта-славянін, я - беларус. Так нарадзіліся думкі, і прыспела рашэнне аб стварэнні свайго беларускага таварыства, дзе будзе гучаць наша мова, дзе мы будзем прыягваць справу нашых папярэднікаў беларусаў, якія заклалі падмурок нашай беларускай хаты ў Латвіі яшчэ ў дасавецкія часы. Гэта зразумелі і таксама не ўступілі ў тое таварыства яшчэ некаторыя беларусы, што былі на тым сходзе, хоць некаторыя беларусы засталіся з так званымі балта-славянамі.

У той час у Рыгу наведаўся з Менска мой сябар - вядомы беларускі паэт Сяргей Панізьнік. Калі ён зайшоў да мяне ў майстэрню, я расказаў пра ўсю сітуацыю і пра намер арганізаваць беларуское таварыства культуры. Пасля нашай сустрэчы ён пабываў на свяце 100-годдзя выдання эпагу "Лачплесіс" Андрэя Пумпуры, і там пры сустрэчы з Янісам Пэтэрсам Сяргей расказаў пра намер беларусаў Рыгі заснаваць Беларуское таварыства. Яніс Пэтэрс 11 кастрычніка 1988 года падчас выступлення на ўстаноўчым сходзе Народнага Фронту Латвіі, пропанаваў падтрымаць, дапамагчы беларусам у стварэнні Латвійскага таварыства беларускай культуры, як некалі нас падтрымаў Яніс Райніс.

Пасля гэтага са мною па тэлефоне скантактавалася прадстаўніца Народнага Фронту журналістка Айя Лацэ, з яе дапамогай ў расейскамоўнай прэсе і на радыё была зроблена інфармацыя аб сходзе беларусаў для стварэння Латвійскага таварыства беларускай культуры. 13 лістапада 1988 года ў памяшканні Дома культуры прафасаюза Латвіі ў Старой Рызе на вуліцы Амату, 5 адбыўся сход. На сходзе была абрана ініцыятыўная група з 16 чалавек па стварэнні таварыства. Была выбрана рэдакцыйная калегія па напісанні статута таварыства. У яе ўваходзілі лекар Сяргук Кузняцоў, мастак Вячка Целеш, інжынер Дзмітрыя Лаўроў, аўтатэхнік Аляксандар Жукаў, слесар Аляксей Арочка і докер Рыжскага порта сябар Народнага Фронту Латвіі Уладзімір Вусік. 20 лістапада ў майстэрні Вячкі Целеша Рэдакцыйной групой быў напісаны статут Таварыства, якому была дадзена назва "Світанак" - у гонар вядомай песні І. Лучанка, якая першыя гады быў створаны ансамбль "Світанак".

Калі стварылася незалежная Рэспубліка Беларусь, то з боку дзяржавы ўдзялялася шмат увагі і дапамогі "Світанку". У часы Беларускага Адраджэння былі пастаяннымі контактамі "Світанка" з дзяржавнымі структурамі Беларусі - Міністэрствам культуры і Міністэрствам культуры і адукацыі.

Сяргей Панізьнік
Auseklis* над Рыгай

...Быў бы Райніс
удзячны сябрине:
плытагони ўтрымлі стырно!
У "Світанку"
хлапцу і дзяўчыне,
дзе Айчына? - чутно і відно.
Прытуліца
змаглі, ўкараница,-
вольнай Латвіі щешаць агні.
Узышла
над "Світанкам" дзянінца
абярэгам спрадвечнай радні.
(*Auseklis /латышск.-
заранка, дзянінца).

варыства і бывала на ўсіх нашых мерапрыемствах. Дарэчы, тады ж да нас далучылася і была сябрам Рады "Світанка" да апошніх сваіх дзён кандыдат філалагічных навук, перакладчыца і аўтарка "Беларуска-латышскага слоўніка", сябар У. Каараткевіча і А. Мальдзіса, латышка Мірдза Абала. На ўстаноўчым сходзе быў абраны старшыня Таварыства - малады вучоны-медык, супрацоўнік Акадэміі навук Латвіі Сяргук Кузняцоў. Я, Вячка Целеш, стаў яго намеснікам, быў абраны Рада Таварыства са старшынём Адольфам Жуком.

У "Світанак" тады ўступіла больш за сто чалавек. Сяргей Панізьнік быў на першым сходзе і стаў адным з першых сябров Таварыства.

Асноўнымі мэтамі Таварыства былі: захаванне сваій ідэнтычнасці, беларускай мовы, культуры і гісторычнай спадчыны, папулярызацыя беларускай культуры ў Латвіі.


Галоўнымі задачамі "Світанка" сталі: адкрыцце ў Рызе беларускай школы, Беларускай мастацкай студыі, захаванне бібліятэкі, стварэнне ансамбля беларускай песні.

Гэтыя мэты і задачы таварыства паступова рэалізоўваліся. Найболыш плённымі былі 1989-94 гады, калі ў Беларусі таксама ішло Адраджэнне. Тады ж былі створаныя Беларуская мастацкая студыя "Маю гонар", Рыжская Беларуская асноўная школа. У пачатку 1990-х гадоў была створана беларуская радыёпрограма "Світанак" на Латвійскім радыё, якую вялі Сяргук Кузняцоў і Наталля Камілеская, з 1991 года і да сённяшняга часу яе вядзе Таццяна Касуха. Пазней быў створаны ансамбль "Світанак".

Калі стварылася незалежная Рэспубліка Беларусь, то з боку дзяржавы ўдзялялася шмат увагі і дапамогі "Світанку". У часы Беларускага Адраджэння былі пастаяннымі контактамі "Світанка" з дзяржавнымі структурамі Беларусі - Міністэрствам культуры і адукацыі.

За 25 гадоў змяняліся і склад, і старшыня Таварыства. На змену старшыні "Світанка" Сяргуку Кузняцоў, які больш плённа заняўся навукай, прыйшоў навуковец, доктар хімічных навук Мікола Ярчак, які вельмі актыўна працаў у Таварыстве. Пасля яго ад'езду на педагогічную працу ў Берасцейскім універсітэце змяніўся і старшынёй Таварыства стала Алеся Калеснікава, фатограф Алена Капыціч (Ціхамірава). Цяпер Латвійскага таварыства беларускай культуры ўзначальвае маладая і актыўная старшыня, психолаг Ірина Кузьміч.

За чвэрць стагоддзя існавання "Світанка" ім зроблена



Тады ж сябар ініцыятыўнай групы заснавання Таварыства студэнт Рыжскага палітэхнічнага інстытута Вадзім Паўловіч аднавіў выданне газеты "Голос Беларус", якая выдавалася Каастусём Езавітавым у 1920-30-х гадах. У 1993 годзе Таварыства з дапамогай Міністэрства інфармацыі Беларусі, Першага Іерарха Беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы Мітрапаліта Мікалая і Алеся Палескага з Канады пачалося выданне часопіса "Світанак". Цяпер прэсу замініў інтэрнэт і на сайце "Світанак" www.svitanak.lv можна знайсці шмат цікавай беларускай інфармацыі.

У 1992 годзе Таварыства ўдзельнічала ў Першым з'ездзе беларусаў блізкага замежжа, а ў 1993 годзе - у Першым з'ездзе беларусаў Свету. Сувязі таварыства са Згуртаваннем беларусаў свету "Бацькаўшчына", якая пачаліся ў 1990-х гадах, і да сённяшняга часу ніколі не перарываліся.

За 25 гадоў змяняліся і склад, і старшыня Таварыства. На змену старшыні "Світанка" Сяргуку Кузняцоў, які

больш плённа заняўся навукай, прыйшоў навуковец, доктар хімічных навук Мікола Ярчак, які вельмі актыўна працаў у Таварыстве. Пасля яго ад'езду на педагогічную працу ў Берасцейскім універсітэте змяніўся і старшынёй Таварыства стала Алеся Калеснікава, фатограф Алена Капыціч (Ціхамірава). Цяпер Латвійскага таварыства беларускай культуры ўзначальвае маладая і актыўная старшыня, психолаг Ірина Кузьміч.

За чвэрць стагоддзя існавання "Світанка" ім зроблена

**Аб чым
гавораць
лічбы 17050 і
10750?**

У цэнтральнай кнігарні стаўцы на адлегласці 20 - 30 метраў на двух самастойных стэндах прадаюцца адрыўныя календары на 2014 год. Чытач скажа, ну дык і добра, прадаюцца, хай сабе прадаюцца. І я так спачатку ўспрыніяў. Але, вось гэта наша беларускае! Нават павярхойнае думанне над убачанымі лічбамі прыводзіць у здранцвенне, узнікае пытанне: няўжо гэта праўда? А калі праўда, то што гэта, чаму так?

Лічбы 17050 і 10750 маюць плыбокі, лёсавызначальныя сэнсы для беларускай нацыі. Яны паказваюць, на першы погляд, як з драбніц складаеца русіфікацыйная магутная інфармацыйная коўдра, якой накрыл ўсю тэрыторыю Беларусі. Мяркуйце самі. На адным стэндзе-вітрыне выставілі толькі два календары: адзіны беларускамоўны "Родны край" і russkamоўны "Православны календарь", а на другім стэндзе-вітрыне астатнія 20 розных russkamоўных календараў. Бачыце, якія павага да адзінага беларускамоўнага календара "Родны край". Выставіць на асобную вітрыну ў адзіноце "Родны край", значыць дэмантаваць рэзервацыйныя стан беларускай мовы, а ён і так выдатна бачыць любому наведвальніку крамы. Пастаўіць усе календары разам? Яшчэ горш. Дык знайшлі выхад: побач з "Родным краем" пастаўілі russkamоўны "Православны календарь". Тут як бы "роўнасьць" і адначасны падтэктавы напамін - тое, што не зрабіў рускі штык, даробіць рускую школу і руское праваслаўе.

Нецярпівы чытач не дачакаеца сэнсу лічбаў 17050 і 10750 у назве артыкула. Даўожу - гэта кошты аднаго асобніка ў беларускіх рублях: "Родны край" каштуе 17050 руб., а "Православны календарь" і усе (УСЕ - вось рынковая беларуская салідарнасць!) каштуюць па 10750 руб. Няўжо не сорамна чынавенству вертыкаль ад самай макаўкі да дыркатара кнігарні? У размове з сіmpатычнай прадавачкай адчуў яе бездапаможнасць за дэскрымінацію беларускай мовы, за рэзервацыю становішча адзінага беларускамоўнага адрыўнога календара на 2014 год.

Вось вам, спадары-панаўне, роўнасьць: колькасная (адзін да дводццаці) і рублёвая (17050 і 10750). У якой сувэрэнай краіне ў падобнай сітуацыі такія судансіны лічбаў магчымы і ці здолны іх успрыніць, асэнсаваць здаровы розум чалавека, у якога ёсць элементарная здаровая самапавага і мінімальны гонар і адказнасць за свой асабісты лёс, за лёс сваіх дзяцей, унукай, за свой род, за Бацькаўшчыну? Шукаем адказы разам. Толькі разам Народ сіла.

А можа пішу аб календары "Родны край" занадта эмацыйна? Шаноўні чытач! Дапамажы мне, і не толькі мне, асэнсаваць: у якім стане мы жывем, што з намі робіцца (зрабілі)? Як нам выбіцца з русіфікатарскага балота спачатку на сцежку, а затым і на ліцвінскую шлях-дарогу, па якой мы пойдзем у беларускую Беларусь.

Прафесар Мікола Савіцкі.



Пра менскія вуліцы



Грамадскае аб'яднанне
"Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны"
 220034, г. Мінск вул. Румянцева, 13, тэл. 284-85-11, разліковы рахунак
 № 3015741233011 у ЦБП №539 ААТ "Белінвестбанк", г. Мінска, код 739

10 кастрычніка 2013 г. № 78

Сп. М.А. Ладуцьку,
 старшыні Мінскага гарвыканкама
 пр. Незалежнасці, 8
 220030, г. Мінск

Аб моўным афармленні назваў гарадскіх вуліц

Паважаны Мікалай Аляксандравіч!

Да нас звяртаюца жыхары г. Мінска са скаргамі на тое, што ў апошні час началі афармляцца на рускай мове назывы вуліц на шыльдах некаторых дамоў. Яны прыводзяць канкрэтныя прыклады: "Мясникова, 37; Московская, 6; Чкалова, 12; Осиповичская, 18; Гусовского, 38; Пономаренко, 4; Хар'ковская, 90; Пушкина, 24 і 68; Комсомольская, 34; Долгиновскі тракт, 193; Чернышевскога, 6; Тучинскі пер., 4; Румянцева, 17".

У сувязі з гэтым просьмі Вас вярнуць напісанне вуліц на згаданых вышэй дамах на дзяржаўнай беларускай мове. Гэта будзе цалкам адпавядзца выкаванню Кіраўніка нашай краіны на IV Усебеларускім народным сходзе: "Беларуская мова з'яўляецца важнейшым нацыянальным культурным здабыткам".

З павагай, старшыня ТБМ

А. Трусаў.

МІНСКІ ГАРАДСКІ
ВЫКАНАЎЧЫ КАМІТЭТГАЛОЎНАЕ ЎПРАЎЛЕННЕ
ЦЭЛАГІЧНАЙ РАБОТЫ,
КУЛЬТУРЫ І ПА СПРАВАХ МОЛАДЗІпр. Незалежнасці, 8, 220050, г. Мінск
тэл./факс 218-01-83
e-mail: mgik.id.kult@minsk.gov.byМИНСКИЙ ГОРОДСКОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ИДЕОЛОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ,
КУЛЬТУРЫ И ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИпр. Независимости, 8, 220050, г. Минск
тел./факс 218-01-83
e-mail: mgik.id.kult@minsk.gov.by31.10.2013 3/1-3/1587
на № 78 ад 10.10.2013

Аб моўным афармленні назваў гарадскіх вуліц

Паважаны Алег Анатольевіч!

Па даручэнні кіраўніцтва Мінгарвыканкама Ваш зварот аб скаргах жыхароў г. Мінска пра напісанне на рускай мове назывы вуліц на шыльдах некаторых дамоў разгледжаны ў галоўным упраўленні ідэалагічнай работы, культуры і па справах моладзі і камітэце архітэктуры і горадабудаўніцтва Мінгарвыканкама.

Прынцыпова згодны з заўгагамі мінчан, але адпаведна заканадаўству ўласнікі аб'ектаў маюць права на размішчэнне шыльдаў як на беларускай, так і на рускай мовах.

Вашы заўгаі і супрадавальны ліст галоўнага упраўлення аб напісанні на беларускай мове назывы вуліц, у тым ліку на дамах, азначаных у звароце, накіраваны ў адміністрацыі раёнаў г. Мінска, жыллёвия аб'яднанні якія арганізуюць работу па вырабе і ўсталяванні шыльдаў з назвамі вуліц.

Начальнік галоўнага упраўлення

С.А. Хільман.

Будзе станцыя метро “Плоіча Францішка Багушэвіча”

На X Нацыянальным фестывалі архітэктуры "Мінск-2013" прадстаўлены праект трэцяй лініі менскага метро "Зялёны луг". Прынамсі тых станций, якія запланавана пабудаваць у найбліжэйшы час.

Праект станцыі "Юбілейная плоіча" стварыў Вячаслаў Лапата.

Станцыя "Плоіча Францішка Багушэвіча" атрымала назну па пра



Рыгор Васільев, Вольга Целяпнёва, Уладзімір Целяпнёў і Ганна Кузьміч.

Станцыю "Аэрадромная" Уладзімір Целяпнёў, Таццяна Жарабцова і Дыяна Нікіценка стварылі згодна з назвой, некаторыя элементы дызайну нагадваюць часткі самалётаў

"Немаршанскі сад", праект Рыгора Васільева і Алены Майсевіч, будзе афор-

млены сціпла, з вялікай колькасцю светла-зялёнага колеру.

"Слуцкі гасцінец", спраектаваны Вячаславам Лапата, мусіць мець нешта ад слуцкіх паясоў.

20 верасня горадабудаўнічы савет зацвердзіў праекты станцыі. Першыя з іх з'явішча ў 2017 годзе.

*Наші кар.
Фота tut.by.*

Вішиуем сяброў ТБМ, якія нарадзіліся ў снежні

Абдулаева Святлана Іосіф.
 Агуновіч Эдуард.
 Адамоніс Валянцін Канстанц.
 Аксючыц Ганна Аляксандр.
 Аксючыц Галіна Уладзімір.
 Алейнік Віталь.
 Андрасовіч Таццяна Валянц.
 Аношка Любоў Іосіфаўна.
 Антаноўская Людміла.
 Анцыповіч Мікалай.
 Арцюшэнка Віктрыя Уладз.
 Асадчая Алена Вадзімаўна.
 Атрахімовіч Вячаслаў.
 Аўласка Ала.
 Афанасенка Кацярына Уладз.
 Багінская Аўгінія Ніна.
 Багнюк Любоў.
 Баёў Канстанцін Генадзевіч.
 Бандарчык Віктрыя Ігар.
 Бартошык Наталля Пястроўна.
 Бацян Валянціна.
 Бацяноўскі Аляксандар Рыг.
 Баярчук Алена.
 Бедка Іван.
 Берняковіч Іна.
 Бойка Валянцін Юр'евіч.
 Буданаў Зміцер Львовіч.
 Букачова Алена Уладзімір.
 Бурак Жанна Генадзевіна.
 Бурносаў Раман Генадзевіч.
 Бусловіч Святлана Анатол.
 Вабішчэвіч Аляксандар Мік.
 Вайдашэвіч Жанна Пястроўна.
 Верабея Янка Міхайлавіч.
 Водзіч Наталля.
 Волкова Ала.
 Гагулина Юлія Аляксандравіч.
 Гайдаровіч Анжаліка.
 Галінскую Ніна Васільевна.
 Галкоўскі Аляксандар Алякс.
 Гарох Мікалай.
 Гарэцкі Радзім Гаўрылавіч.
 Гацкі Уладзімір Венядзімавіч.
 Гінько Марыя Уладзіміраўна.
 Гнітула Алег Аляксандравіч.
 Гракун Валянціна Іосіфаўна.
 Грамыка Алена Віктараўна.
 Гром Ігар Віктараўвіч.
 Грудзёз Аляксандар Ігаравіч.
 Грыгаровіч Вітаўт Іванавіч.
 Грыневіч Ганна Васільевна.
 Грыцаў Тарас.
 Грэйт Таццяна Міхайлаўна.
 Грэская Браніслава.
 Гук Уладзімір Пяetrovіch.
 Гурыновіч Генадзь Аркадз.
 Даўрынец Аляксей Васільев.
 Даўдзівіч Дзмітры.
 Даманава Лідзія Дзмітрыеўна.
 Дамарацкі Аляксандар Уладз.
 Дашкевіч Г. С.
 Дзвіянская Бэла.
 Дзэмідовіч Ігар Славаміравіч.
 Дзэм'яновіч Т. А.
 Дзяменцэва Ірына.

Донаў Павел Пятровіч.
 Доўжык Андрэй Ігаравіч.
 Дрозд Юлія.
 Дунецкі Тадэвуш Віктораўвіч.
 Дучыц Людміла Уладзімір.
 Егіцава Таццяна Уладзімір.
 Ермалёнак Марыя Георгіеўна.
 Еўдакіменка Святлана.
 Жаўнярчук Ларыса Васіл.
 Жучкова Наталля Яўгенаўна.
 Захарэвіч Андрэй Леанідавіч.
 Зелянко Вольга Уладзімір.
 Зіміцкая Ірына.
 Ільніч Дар'я Сяргеевна.
 Каваленка Святлана Пятр.
 Кавалеўскі Сяргей.
 Кажан Анатоль Лазаравіч.
 Казачок Ларыса.
 Калыска Ірина.
 Каляда Ірина.
 Камароўскі Андрэй Уладзімір.
 Кардаш Глеб.
 Каржэўскі Віктар Мікалаевіч.
 Каркота Анэліка.
 Касатак Таццяна Уладзімір.
 Касляровіч Паліна Уладзімір.
 Кастанаў Аляксандар.
 Кашчэеў Аляксандар.
 Кім Таццяна Андрэеўна.
 Клімковіч Ірына Яўгенаўна.
 Клок Валянціна.
 Конан Генадзь.
 Краўчук Сяргей.
 Курневіч Лізавета Васільевна.
 Курчынскі Браніслаў Враніс.
 Курыльчык Мікалай Пятровіч.
 Кутыро Віталь Эдуардавіч.
 Кухарчык Вольга Сяргеевна.
 Лабковіч Мікалай Мікалаевіч.
 Лашук Міхаіл.
 Лемцюгова Валянціна Пятр.
 Логінава Вольга Іванаўна.
 Лозка Алеся Юр'евіч.
 Лукашоўчік Алеся.
 Лук'янчу Алег.
 Лявіцкі Ягор Вацлаваўвіч.
 Макарэвіч Нікадзім Аляксан.
 Малахаў Зміцер.
 Мамай Часлава Чаславаўна.
 Марговіч Людміла Васіл.
 Матчэнія Алег.
 Мікалаеў Андрусь Васільев.
 Мілаш Валеры Уладзіслав.
 Міткавец Аляксандар.
 Мішкевіч Інэса Вітольдаўна.
 Мядзведзева Валянціна.
 Мядзюта Аляксандар.
 Нікарапавіч Генрых.
 Нікіціна Зінаіда.
 Новік Мікалай Аляксандравіч.
 Новік Таццяна.
 Падгол Уладзімір.
 Палішчук Наталля.
 Пантус Сяргей Іванавіч.
 Панцялей Аляксандар Уладз.

У Менску пачынаецца набор у беларускі дзіцячы гуртак для дзетак 2-3-х гадоў

Паважаныя бацькоў! У Менску пачынаецца набор у дзіцячы гуртак для дзетак 2-3-х гадоў іх бацькоў, дзе прафесійны пісцюлаг на беларускай мове будзе рыхтаваць Вашых дзетак да садка. Там Вас чакае шмат чаго цікавага і карыснага! Каб пачалася праца гуртка, трэба сабраць групу мінімум з 5 чалавек. Падрабязней можна даведацца, даслаўшы ліст на belasdk@gmail.com ці [Facebook](https://www.facebook.com/groups/575303142506886/) (<https://www.facebook.com/groups/575303142506886/>). Ініцыятыва "Вучымся па-беларуску".


Рэспубліканская Рада ТБМ

Планаве паседжанне рэспубліканской Рады ГА "ТБМ імя Францішка Скарыны" адбудзеца 1 снежня 2013 года ў Менску па вул. Румянцева, 13.

Пачатак паседжання ў 11.00.
 Пачатак рэгістрацыі ў 10.00.
 На павестку дня выносяцца наступныя пытанні:

1. Абмеркаванне праекта плана работы ГА "ТБМ імя Ф. Скарыны" на 2014 г.
2. Аб зменах у Сакратарыяце ГА "ТБМ імя Ф. Скарыны".
3. Рознае.

Просіба да сяброў Рады падрыхтаваць свае прапановы ў план работы арганізацыі на наступны год і прывезці іх на паседжанне.



У Горадні прэзентавана першая кніга пра Наталлю Арсенневу

23 лістапада ў Горадні прэзентавана кніга "Наталля Арсеннева. Шлях да Беларусі", напісаная Алай Петрушкевіч. Гэта першая кніга пра эмігранцкую паэтку. Прэзентацыя адбылася ў артгалерэі "Крыга".

Прафесар Гарадзенская ўніверсітета Аляксей Пяткевіч, які рэдагаваў кнігу, лічыць, што як паэтка Наталля Арсеннева паднята над зямлём:

- Хаця ўсякі паэт любіць падымацца над зямным, будзённым, празаічным. Але ў Арсенневай гэта абсалютна арганічная якасць. Яна калі і апускаеца на зямлю, то зямля ў яе напоўненая чарамі. Зямля - гэта не тая, па якой ходзяць, нешта робяць. Гэта нешта іншае, чаго мы, звычайнія людзі не можам спасцігнуць, не можам адчуць.

Раней не было кнігі пра Арсенневу, таму цікавая як усякая першая кніга. Яна была напісаная на адным дыханні,



зазначыў Аляксей Пяткевіч. Аднак Ала Петрушкевіч укладніла, што працавала над ёй дзесяць гадоў.

Арсеннева была для нас доўга недасяжнай, жыла за мяжой з 1944 года. Яна нічога асаблівага не зрабіла, як толькі выдала кнігі, скажу прафесар.

Ала Петрушкевіч гаварыла пра "загадку Наталлі

Арсенневай", аб тым, як яна, небеларуска, стала вядомай беларускай паэткай.

У вечарыне ўдзельнічалі калегі аўтаркі па ўніверсітэце імя Янкі Купалы, крытык Ігар Жук і паэт Анатоль Брушевіч. Прышлі маладыя аматары паэзіі, студэнты, гучалі беларускія народныя песні.

Радыё Свабода.

Памятная дошка пратаіерэю Іосіfu Каяловічу ў Лідзе

На мінулым тыдні ў Лідзе праўшлі шырокамаштабныя святкаванні з нагоды 150-х угодкаў Лідскага Свята-Міхайлаўскага кафедральнага сабора.

21 лістапада, у дзень святога Архістратыга Божыя Міхаіла і іншых Небесных Сіл бесцялесных Высокапрэсвятых



шчэннейшы архіепіскап Навагрудскі і Лідскі Гурый здзейсніў Боскую Літургію з гэтай нагоды. Архірой узначаліў святочны Хросны ход вакол сабора і высвяціў памятную дошку з барэльефам пратаіерэя Іосіфа Каяловіча - першага

настаяцеля Свята-Міхайлаўскага сабора, які больш за паўстагоддзя нёс тут паслушніцтва настаяцеля як да самай сваёй смерці ў 1919 годзе.

Як адметнасць падзеі трэба адзначыць, што памятная дошка брату вядомага за-

ходнерусіста, гісторыка Міхала Каяловіча выканана на беларускай мове. Першы скульптурны вобраз Іосіфа Каяловіча стварыў слынны лідскі скульптар Вадзім Вераб'ёў. Барэльеф адліты ў Лідзе.

Наші кар.

Добры дзень.

Хачу з чытачамі нашай газеты падзяліцца добрай навіной.

У Горадні ў Каложскай царкве даўно ў першую нядзелю кожнага месяца літургія вядзеца на беларускай мове.

А цяпер, з гэтага месяца - кожную суботу.

С павагай Аляксандра.

Абвешчаны конкурс для школьнікаў "1939 год у памяці жыхароў Беларусі"

Інтэрнэт-праект "Беларускі архіў вуснай гісторыі" МГА "Гісторыка" і ГА "Дыярыуш" запрашваюць вучняў старшых класаў сярэдніх школ і навучэнцаў сярэдніх спецыяльных навучальных установ да ўдзелу ў конкурсе "1939 год у памяці жыхароў Беларусі".

Аб'яднанне ўвесень 1939-га года этнічных земляў Беларусі ў межах БССР і яго наступствы - актуальная тэма для беларускай гісторыі. У 2014 годзе будзе адзначацца 75 год гэтай падзеі. Вельмі важная гісторычнай крыніцай для вывучэння таго, што адбывалася ў верасні 1939, з'яўляюцца вусны ўспаміны людзей, якія аказаўліся сведкамі тых ператварэнняў.

Што адбылося ўвесень 1939 года? Як гэтыя падзеі пашырвалі на жыццё беларусаў па ўсёй землі? Які вобраз тых пераўтарэнняў захаваў памяць беларусаў? Якое значэнне для гісторычнага лёсу беларускай націві мае восень 1939 года? Калі вам цікавыя гэтыя пытанні, значыць наш Конкурс для вас!

Для ўдзелу ў конкурсе неабходна зварнуцца да вус-

ных успамін. Гэта значыць, да сведчанняў людзей пра падзеі 1939 г. і тыя змены, якія прынесла ў жыццё беларусаў савецкая ўлада. Вусны ўспаміны дазваляюць паглядзець на гісторычную падзею вачыма конкретнага чалавека.

У складзе журы вядомыя навукоўцы, спецыялісты па вуснай гісторыі. Старшыня журы - доктар гісторычных навук Алеся Смалянчук.

Тэрмін правядзення конкурсу - з 15 кастрычніка 2013 года па 15 мая 2014 года.

Чакаем конкурсныя працы і вашыя пытанні на электронную скрыню: konkurs@nasharamiac.org ці па адрасе: МГА "Гісторыка" 220000, а/с 128 (з пазнакай "Конкурс для школьнікаў").

Апошні тэрмін падачы працаў - 15 мая 2014 года (фіксуецца па паштовым штэмпеле ці даце дасылкі электроннага ліста). Працы, дасланыя пазней, не прымаюцца.

Пераможцы і найбольш актыўныя кіраўнікі атрымаваць каштоўныя прызы і дыпломы. Лепшыя працы будуть апублікаваныя, а іх аўтары - запрошаныя на навуко-

вую канферэнцыю з удзелам вядомых гісторыкаў.

Конкурсная праца павінна ўключаць наступныя лічбавыя файлы:

- Тэкст эсэ, напісанага на падставе вусных успамін і іншых крыніц;

- Дадаткі (аўдыё- ці відэофайл інтэрвю, аптычнык, анкета рэспандэнта(ў), копіі фотадздымкаў, дакументаў і інш.).

Мінімальны памер працы - 10.000 знакаў, што прыкладна складае 4-5 старонак А4, інтэрвал 1,5.

Працу можна рабіць індывідуальна, альбо групай, самастойна ці з дапамогай кіраўніка.

Матэрыялы для працы і метадычныя рэкамендацыі для напісання конкурснай работы можна спампаваць ў спецыяльны рубрыкы па адрасе www.nasharamiac.org/archive/konkurs1939.html

Па пытаннях звязтайдзяся па тэлефонах: 8 029 3975215 (Вольга), 8 029 3583184 (Павел).

Жадаю натхнення і поспехаў! budzma.org



Ахвяраванні на ТБМ

- Кішкуна Уладзімір - 100000 р., г. Менск, Рада ТБМ Цэнтр. р-на
- Краўчанка Анатоль - 200000 р., г. Менск
- Шкуран А. - 30000 р., г. Менск
- Антанюк Іван - 100000 р., г. Менск
- Гагуліна Юлія - 50000 р., г. Менск
- Зінько Вадзім - 50000 р., Дзяржынскі р-н
- Панамароў Сяргей - 50000 р., г. Менск
- Мяшковіч Наталля - 100000 р., г. Астравец
- Астравецкі А.А. - 50000 р., г. Берасце
- Васіна А.Г. - 50000 р., г. Гомель
- Масакоўскі Уладзімір - 50000 р., г. Салігорск
- Усціновіч Васіль - 100000 р., п. Ліясны, Менскі р-н
- Кавалёў С.А. - 15000 р., г. Менск
- Кукавенка Іван - 100000 р., г. Менск
- Бамбіза Мікола - 500000 р., г. Менск
- Нурава Т.А. - 40000 р., г. Менск
- Чайкоўскі П.І. - 150000 р., г. Менск

Паведамленне

Грамадскае аб'яднанне "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" УНП 100129705

аддзяленне № 539 ААТ "Белінвестбанк"

адрэс: вул. Румянцева, 13, г. Мінск, 220034, альбо пералічыць на разліковы раахунак ТБМ №3015741233011 у Аддзяленні № 539 ААТ "Белінвестбанка" код 739 (УНП 100129705) праз любое аддзяленне ашчадбанка Беларусбанк.

Просім Вашыя ахвяраванні дасылаць на адрес, вул. Румянцева, 13, г. Мінск, 220034, альбо пералічыць на разліковы раахунак ТБМ №3015741233011 у Аддзяленні № 539 ААТ "Белінвестбанка" код 739 (УНП 100129705) праз любое аддзяленне ашчадбанка Беларусбанк.

Касір

Грамадскае аб'яднанне "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" УНП 100129705

аддзяленне № 539 ААТ "Белінвестбанк"

адрэс: вул. Румянцева, 13, г. Мінск, 220034, альбо пералічыць на разліковы раахунак ТБМ №3015741233011 у Аддзяленні № 539 ААТ "Белінвестбанка" код 739 (УНП 100129705) праз любое аддзяленне ашчадбанка Беларусбанк.

Квітанцыя

Грамадскае аб'яднанне "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" УНП 100129705

аддзяленне № 539 ААТ "Белінвестбанк"

адрэс: вул. Румянцева, 13, г. Мінск, 220034, альбо пералічыць на разліковы раахунак ТБМ №3015741233011 у Аддзяленні № 539 ААТ "Белінвестбанка" код 739 (УНП 100129705) праз любое аддзяленне ашчадбанка Беларусбанк.

М.П.

Грамадскае аб'яднанне "Таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны" УНП 100129705

аддзяленне № 539 ААТ "Белінвестбанк"

адрэс: вул. Румянцева, 13, г. Мінск, 220034, альбо пералічыць на разліковы раахунак ТБМ №3015741233011 у Аддзяленні № 539 ААТ "Белінвестбанка" код 739 (УНП 100129705) праз любое аддзяленне ашчадбанка Беларусбанк.

Плацельничык



Піліп Пестрак: паэт, грамадзянін, рамантык

У яго душы хапіла месца рамантычнаму юнаку, непахіснаму барацьбіту, марксісту-максімалісту, адданому сыну родні зямлі, паэту, праизку, грамадскому дзеячу. Ён быў адукаваным і разумным чалавекам і заставаўся заўсёды арыгінальнай асобай з асаблівым пачутцем гумару ў сваім настроі, аптымістычным поглядам на жыццё і людзей.

У той жа час нашаму земляку давялося перажыць столькі, што хапіла б і на пяцьых, вынес усё адзін, на сваіх не надта шырокіх плячах. Сціплы, адданы таварыш...

Нарадзіўся ён у сялянскай сям'і ў вёсцы Сакоўцы 27 лістапада 1903 года. Бацькі змаглі адправіць сына ў двухкласнае вучылішча, дзе юнак авалодаў граматай. У 1914 годзе сям'я Пестракоў была вымушана эміграваць у Самарскую губерню Расіі - набліжайшы фронт Першай сусветнай вайны.

Менавіта перыйяд жыцця ў эміграцыі стаўся тым часам, калі закладваючыя краевугольныя камяні характеристу і будучага лёсу Піліпа Пестрака.

Паколькі ён быў пісьменні і кемлівы, атрымаў працу памочніка спрэвавода крэдытнага таварыства, паступіў вучыцца ў гімназію. А тут - рэвалюцыйных перамен, якім дыхаў малады Пестрак, назаўсёды прывучыў яго лёгкія да вольнага паветра. Нездарма сам ён потым будзе ўспамінаць: "Адраваща ад успамінаў аб сваіх маладосці... было немагчыма".

У 1920 годзе Піліп Пестрак заканчвае рабфак і паступае на гістарычны факультэт Самарскага ўніверсітэта - юнакам неймаверна цягне да сябе вучобу, ён бачыць перад сабой расчыненую прастору.

Мажліва, зусім панішаму склаўся б далей лёс Пестрака, але сям'я вырашае вярнуцца на родную зямлю.

Ці ведаў малады, гарачы ў сваіх жаданнях Піліп Пестрак, якую рэчаіснасць сустэрне тут, у сваіх Сакоўцах, які дух і якая атмасфера будзе прапанавана яму для дыхання замест таго рэвалюцыйнага, напоўненага водарами надзея, паветра?

Была восень 1921 года. Сям'я Пестракоў вярнулася на родзіму. У першыя месяцы і гады на сямейнікаў абраўшыся столькі дамашніх спраў і клюпатаў, столькі турбот аб паўсядзённім, што можна было і разгубіцца. Далёкім сном ужо падавалася жыццё ў савецкай Расіі. Піліп Пестрак уладкаўся на працу простым рабочым на лесапілку - гэта было ці не адзінае месца, куды бралі беларусаў. Потым удалося прапаваць і лесніком. Але не знаходзіла спакою душа...

Ці трэба дзіўіцца таму, што Піліп Пестрак паспрабаваў уячычы праці мяжу ў савецкую Беларусь?

Так, ён паспрабаваў. І быў затрыманы польскімі памежнікамі, яго судзілі і далі месяц арышты.

Як толькі гэтыя месяцы

зняволення праішоў, Піліп Пестрак пачаў шукаць сувязі з камуністамі. Знаходзіць, уступае ў партыю, і амаль адразу ж яго ўводзяць у павятовы камітэт беларускага сялянска-рабочніцкай грамады г. Косава.

Але, не даючы апомніцца, Піліпа Пестрака прызываюць у войска. Яго, пісьменнага, адказнага, накіроўваюць у школу падафіцэрэй. І службу ў войску Піліп Пестрак заканчвае капралам. Адна за другой яму паступаюць прафановы замісцца ў арміі на звыштэрміновую службу - і ўсе яны былі адхілены.

Тут, у арміі, Піліп Пестрак да канца ўсвядоміў, якую прорва падзяляла яго жыццё ў савецкай Расіі і цяперашніе. Там былі магчымасць вучыцца і зімамацца грамадской працаю, там бачылася светлае заўтра для людзей, там была свобода. А тут паўсталі безнадзейнасць, адсутнасць усякай перспектывы для вучобы, агдная роля чалавека другога гатунку - беларуса. Палітыка апалячвання была агіднай для Пестрака.

Чытаючы вось пра гэты ўрывак з жыцця паэта, міжволні прыпыняеся і імкнешся зразумець: што ж ім рухала? Ім і яшчэ дзясяткамі, сотнямі людзей, якія апантана ішлі супраць польскага рэжыму, ішлі свядома на барацьбу, якія на той час не мела блізкай свецтай перспектывы, а ў выпадку нязадачы іх чакалі арышты, турмы, катаванні...

Сёння вельмі цяжка зразумець вось такі выбор юнага зусім, усяго 24-гадовага Піліпа Пестрака: адмовіцца ад перспектывы службы ў Войску Польскім, мець неблагая дывидэнды ад улады, з цягам часу ўвогуле стаць "свайм" - службай ў войску фактычна цалкам "апалячала" чалавека.

Адмовіўся. Дзеля маўры? Да не... Гэта ўсё той дух, гэта вопыт жыцця на вольным Паволжы, досвед якога паспітаў. І не маглося ўжо дыхаць тут, на радзіме, духам бяспраўнасці і буржуазнага засілля.

І была далей падпольная барацьба.

Актыўнасць і пісьменнасць Піліпа Пестрака, яго рапушчыцца і пальмінасць мелі свой вынік: праз год пасля ўступлення ў партыю, у 1927 годзе, ён ужо сакратар Косаўскага падпольнага райкама, член Слонімскага акургкама КПЗБ. У 1933 годзе становіца інструктарам цэнтральнай камітэта: яго дасведчанасць і наўбыты вопыт высокага ацэнваліся паплечнікамі.

Сваю ацэнку дзейнасці Піліпа Пестрака давалі і польскія ўлады. Актыўная грамадзянская пазіцыя не магла не палохаць пілсудчыкай. Першы раз Піліп Пестрака арыштоўваюць у 1929 годзе - на пяць гадоў турмы.

Але турма Лукішкі толькі больш упэўніла маладога Пестрака ў правільнасці свайго шляху. Ягоным натхненнем, ягонай кропіцай жыцця і барацьбы быў сам факт існавання Савецкага Саюза як дзяржавы для вольных і працаўных лю-

дзей.

Трэба зазначыць, што Піліп Пестрак не быў тэарэтыкам марксізму. Як ён сам прызнаўся: "Я палюбіў марксізм". Гэта прызнанне паказвае нам на глыбокую эмасційную сувязь Піліпа Пестрака і марксісткага вучэння, якое ён прынёў перш за ўсё на ўзорні пачуцці.

У гэты ж час з'яўляюцца ў друку першыя вершы паэта. Зразумела, што іх тэма - тэма барацьбы. Іх лірычны герой жыве адгукаеца на ўсё, што мусіць перажыць. Шмат вершаў таго часу так званай "турмнай лірыкі". Што цікаўна, менавіта ў такіх вершах упершыню выяўляеца яшчэ адна жыццядайная кропіцца паэта - родная зямля. Пакрысе яна ўваходзіць у вершы Пестрака і нарэшце займае годнае месца галоўнага лекара і сябра:

*Дык вышэй,
мае родныя сосны!
Іду я - падарожнік настаянны
З кайданнімі*

*знакамі на руках.
Простор, прымі,
загой мае раны,
Прытулі свайго бедняка.*

Лірычны герой Пестрака вельмі тонка адчувае прыроду, яе прыгажосць. Як і ўжо казаў, сам Піліп Пестрак многае ўспрымаў найперш на эмасцыйні узроўні, гэтак жа і яго любоў да прыгожага, да роднай зямлі - эмасційная. Але Пестрак лічыў, што менавіта ад неасэнсаванай любові да прыгожага фармующца ідэалы агульной прыгажосці ў чалавека, без якіх сапраўднаму рэвалюцынеру нельга...

Усяго паэт правёў у турмах адзінаццаць гадоў. І толькі дзіўу даеся, наколькі аптымістичная, лірычная і кранальна яго пазіцыя тых часоў! І шукаць адказ на пытанне: чаму так, мабыць, трэба ў радках яго вершаў. Напрыклад, такіх:

*Маяк гарыць
над морам пенным,
Пружынісься, крок мой, цвёрда,
Шумі, паход! -
хто ж, як не мы,*

*Галаву падыме горда,
Каб узысці на эшафот!?*

Вось і адгадка: самаахвярнасць. "Хто, як не мы?" - гэта было не праста лозунгам, але законам паўсядзённасці Піліпа Пестрака.

У турмах і на волі, пад пастаянным пераследам расло і мачніца крэда паэта, якое ён выказаў у сваім вершы: "Усё для народу і ўсё праз народ". Будучы ён бачыў найперш як грамадства абласлутнай сацыяльной справядлівасці.

Чарговы арышт заканчваецца для Піліпа Пестрака страшным выракам ваенна-паливога суда: расстрэлам. Паэт будзе чакаць сваю смяротную часіну ў Гарадзенскай турме...

Ён дачакаеца вызвалення - Заходнія Беларусь будзе вызвалена ў верасні 1939 года.

І Піліп Пестрак адрэз-

ся пасля вызвалення абіраеца дэлегатам Народнага сходу ў Беластоку, членам камісіі Народнага сходу, якія на сесіі Вярхоўнага Савета ССР перадаць просьбу сходу аб далучэнні Заходнія Беларусі да БССР.

Пасля Піліп Пестрак выбраны дэпутатам Вярхоўнага Савета ССР і БССР.

Але тое, што здарылася пасля, было вялікай скрухай для паэта. Была ліквідавана Камуністычнае партыя Заходнія Беларусі, мала таго, многія таварыши-паплечнікі Пестрака былі арыштаваны, недзе зніклі. Сам ён атрымлівае работу, якую была зусім мала звязана з яго кіпучай натурай, з жаданнем працаўніца на карысць народа: сіплая пасада сакратара аддзялення Саюза пісьменнікаў у Беластоку.

Але праходзіць час, загойваюцца кропіды, суцяшэнне прыносяць жыццё і думкі пра тое, што "лес сякуюць - трэскі ляцяць".

Выходзіць першы зборнік вершаў паэта "На варце", напоўнены ўзнёслымі радкамі, якія ўслыўлі камуністычны лад. Пестрак шмат працуе і публікуецца.

Наладжваеца асабістая жыццё паэта - ён ажаніўся з дзяўчынай Анастасіяй, якую нарадзіла яму двойню - хлопчыкі.

Але пачынаеца Вялікая Айчынная вайна. І першая страшная трагедыя напаткае Пестракоў. Тысячы людзей запаланілі вакзал Гародні ў наадзе паспесь з'ехаць ад фашысцкай навалы. Пестрак трымаў у руках рэчы, адно дзіця трymala Анастасія, дзяўчынку - знаёмы лекар. У незвычайнім тлуме сям'я Пестракоў і лекар згубілі адзін аднаго. Некалькі дзён яны літаральна "ішли па слядзах" лекара - лодзі падказвалі: так, бачылі такога з дзяўчынкай на руках, але сустрэцца зноў не было наканавана. Не знайшли лекара і дачушку і пасля вайны...

Першыя месяцы па зарадзе партыі Піліп Пестрак застаецца на акупаванай тэрыторыі, у партызанскім атрадзе. Але праз некаторы час яго, як дэпутата Вярхоўнага Савета, самалётам перапраўляюць у тул. У час вайны Пестрак працуе ў Маскве пры Саўнікі ССР.

Пасля вайны Піліп Пестрак адчуваў, што завяршыўся вялікі пераломны момант у жыцці беларускага народа. І зразумеў, што яму не хопіць магчымасцей пазытычнага радка сказаць. Тому пачынаеца з'яўляцца праизніцай творы. Напачатку - апавяданні аб каласнімі жыцці, аб адбудаванні гаспадаркі пасля вайны. Потым - аб партызанскім жыцці. Піліп Пестрак піша дзве першыя аповесці ў 1945-46 гадах аб пачатку партызанскай барацьбы на Беларусі. Гэтыя аповесці паказвае не толькі тое добрае, што несла савецкая ўлада, але і "перагіны на месцах", якія пачыналі здраціца, і бюракраты, што пачала пускаць парасткі, і тое, што мы завём словам "карупцыя". Рэальнасць паказанага жыцця была на той час на мяжы дазволенага цэнзурай. За гэтыя творы Піліп Пестрак быў узнагароджаны дзяржаўнай прэміяй імя Якуба Коласа.

У жыцці Піліпа Пестрака заставаўся адрэзак часу, які быў самым складаным для яго разумення - гэта час ад вызвалення Заходнія Беларусь і да вайны, час роспуску КПЗБ і арыштаў многіх камуністів, час радасці і расчаравання. Пестрак доўга збираўся да ўзвалення гэтага часу на папе-

ры, і ўрэшце пачаў працу. Галоўныя героі - былья падпольшчыкі Павел (правобраз пісьменніка) і Лена, дзядчына, у якой многія пабачылі жонку пісьменніка. На жаль, завяршыць працу над раманам "Лесавічанка" ён не паспей. Была надрукавана толькі першая яго частка.

Піліп Пестрак жыў і працаў у Менску. Спачатку ў Інстытуце мовы, літаратуры і мастацтваў пры Акадэміі навук, потым - у Саюзе пісьменнікаў літаратурным кансультантам. Вельмі многа часу аддаваў творчай работе перакладчыкам: перакладаў польскіх, латышскіх, украінскіх, літоўскіх пісьменнікаў і паэтіў.

Абіраўся дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР. Узнагароджаны ордэнамі Каstryчніцкай рэвалюцыі, Працоўнага Чырвонага Сцяга, Дружбы народаў, "Знак Пашаны", медалямі. У 1968 годзе яму прысвоена званне заслужанага дзеяча культуры БССР.



Паўстанне на Бярэзіншчыне, 1863-1864 гады

(Заканчэнне. Пачатак у папярэдніх нумарах.)

Пасля сутычкі пад Юравічамі (8-9 траўня) мяшчнікі, пасыланыя за харчамі, вернуцца авбясцілі начальніку Лісковскому, што святар Канапасевіч раз'язджае з казакамі і ўгаворвае сялян пераследаць хеўру. За гэта Лісковскі, склікаўшы штаб, зрабіў раду, напісаў рашэнне, якое ўочыў Цяльшэўскуму і выклікаў ахвотнікаў адправіцца з Цяльшэўскім, як тады казаў, для злову і дастаўлення ў хеўру Канапасевіча, на што адправілася да 40 чалавек ахвотнікаў у ліку іх і я.

Прыбыўшы ў Багушэвічы верхам на конях, Цяльшэўскі, Міхайлоўскі, Ліпінскі, Стрэжельскі і я акрыжылі святарскую хату, убачыўшы святара Канапасевіча на ганку, заехаў на двор, а за намі ўвайшлі пешыя. Тут па загадзе Цяльшэўскага Канапасевіч [быў] узяты, выведзены на сярдзіну двара, дзе Цяльшэўскі прачытаў рашэнне, каб яго павесіць і затым загадаў гэта выкананць. Забойствам святара займаліся вылучна: Міхайлоўскі вязаў вяроўку на шию, аптэкар Барыцкі і Булынка ўзлезы на вароты, павесілі на іх святара. Хто быў больш у ліку гэтых ахвотнікаў не памятаю, але павінен іх ведаць Цяльшэўскі, паколькі ён быў начальнікам аддзела. Я сапраўды тады Канапасевічу чыніў розныя папрокі, больш падобных злачынстваў хеўраю не ўлічана (стар. 431).

"Паўстанне 1863 год" Дакументы і матэрыялы. "Паўстанне ў Літве і Беларусі 1863-1864 гады" выданне "Навука", М. 1965 год.

Спіс удзельнікаў паўстання 1863 года

1. Свентаржэцкі Баліслаў Часлававіч (1831-1888) - уладальнік маёнтка Багушэвічы Ігуменскага павета Менскай губерні. Вучыўся ў Вілейскім дваранскім інстытуце, Пенярбуржскім універсітэце. Служыў у Менскім дваранскім дэпутацкім зборы. Удзельнічыў у распрацоўцы сялянскай рэформы 1861 года. 12 красавіка 1863 года ў сваім маёнтку ўзначаліў паўстанці аддзел да 30 чалавек. У паўстанні прызначаны камісарам Менскай губерні, дзейнічаў у аддзеле Лісковскага. За яго затрыманне рускімі акупацыйнымі ўладамі была прызначана ўзнагарода 10000 рублёў срэбрам. Бацькі за ўдзел яго ў паўстанні былі высланы ў Пензенскую губерню, горад Чамбор. Бацька Часлаў Свентаржэцкі памёр у ссыльцы 22 чэрвеня 1864 года. Маці Ганна атрымала дазвол вярнуцца ў свой маёнтак Вількава ў Варшаўскім павеце ў 1867 годзе, потым з'ехала ў Італію. Маёнткі Багушэвічы па ўказанні Мураўёва - вешальніка быў спалены, а месца дзе ён знаходзіўся пераарана. 22.11.1863 г. накладзены забарона на маёнтак жонкі Чаркасы Менскай губерні. У 1863 годзе Баліслаў Свентаржэцкі эміграваў, дзе працягнуў адукацыю ў вайсковай школе Сен-Сіер (Францыя). Пасля Французыскай камуні выконваў абавязкі кашталяна ў Алжыры. Вярнуўся ў Венецию да маці, дзе па наявістях прычынах скончыў жыццё самагубствам. Жонка Лаура Завадская з Дуковы, плямінніца маршалка Ашторна, які быў губернскім маршалкам шляхты.

2. Падалецкі Аляксандар (1838-1863) - сельскі абывацель, праваслаўны, не-

пісьменны. З 1861 года служыў лакеем у Б. Свентаржэцкага і жыў у маёнтку Багушэвічы. У паўстанні з 17 красавіка 1863 года ў аддзеле Лісковскага. Павешаны 16.11.1863 года па распаряджэнні Менскага ваенага губернатара на былым двары Свентаржэцкага, цела закапана без царкоўнага адпявання.

3. Юрыйнок Ян, 1839 года нараджэння - незаконнанароджаны, сельскі абывацель.

4. Саковіч Якаў Тамашавіч, 1845 года нараджэння. Сельскі абывацель, служыў буфетчыкам у маёнтку Багушэвічы ашарніка Б. Свентаржэцкага. Павешаны 16.11.1863 года па распаряджэнні Менскага ваенага губернатара на былым двары Свентаржэцкага, цела закапана без царкоўнага адпявання.

5. Маліноўскі Ўсцін Восіпавіч, 1828 года нараджэння. Камісар у ашарніка Б. Свентаржэцкага. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

6. Гансецкі Альгерд - шляхціц. Служыў каморнікам у Б. Свентаржэцкага. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

7. Гансецкі Генрых - шляхціц. Служыў каморнікам у Б. Свентаржэцкага. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

8. Маліноўскі Машавей, служыў эканомам у маёнтку Багушэвічы. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

9. Казлоўскі Казімір - селянін, служыў фурманам у Б. Свентаржэцкага. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага. Сасланы ў Тульскую губерню.

10. Нарвіла Мамерт - эканамічны пісар у Ігуменскім павеце. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

11. Рагальскі - пісар Багушэвіцкага сельскага кіра-

вання.

12. Гансецкі Юльян - шляхціц. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага. Сасланы ў Сібір.

13. Навіцкі Іван Каспаравіч, 1831 года нараджэння - шляхціц.

14. Карказовіч Гектар Міхайлавіч, 1820 года нараджэння - шляхціц, католік. Уладальнік маёнтка Логі Ігуменскага павета. Адстаўны штаб-ротмістр. Адзін з арганізатораў і правадыроў паўстанцага аддзела. Патрапіў у палон 13 чэрвеня 1863 года. Сасланы на катаржныя работы.

15. Ахрамовіч Феліцыян Антонавіч, 1845 года нараджэння - шляхціц незаверджанай гільдіі. Лакей ашарніка Карказовіча. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

16. Аляксандар - кухар ашарніка Карказовіча.

17. Васілеўскі Тамаш - селянін, фурман ашарніка Карказовіча. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

18. Згаржэльскі Эдуард Віктаравіч, 1838 года нараджэння - шляхціц, гувернёр ашарніка Карказовіча. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага. Сасланы ў Сібір.

19. Масальскі Іван Карлавіч, 1846 года нараджэння - шляхціц, католік. Уладальнік маёнтка Ганута, калежскі асесар. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага. Сасланы ў Пензенскую губерню.

20. Станевіч (Старэвіч) - пісар-экonom у маёнтку ашарніка Бінарава і маёнтка Ганута. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

21. Ахрамовіч Альфонс Іванавіч, 1845 года нараджэння - шляхціц.

22. Ваньковіч Мельхіёр-Раман-Юльян Карлавіч, 1844 года нараджэння - шляхціц, католік. Да паўстання жыў у маёнтку Калюжыцы Ігуменскага павета, які належаў яго маці. Пасля пачатку паўстання 17 красавіка 1863 года ён, на той момант 18-гадовы юнак, разам з двума чалавекамі прыбыў з Калюжыцы у маёнтак Багушэвічы і ўвайшоў у склад паўстанцага аддзела, які тым часам фармаваў Баліслаў Свентаржэцкі. У аддзеле ён быў прызначаны касірам, і пры ім знаходзілася грашовая сума, з якой ён выплачваў паўстанцам па 30 капеек у дзень. Пасля некалькіх сутычак з расійскімі карнікамі ў траўні 1863 года аддзел быў рассеяны. Мельхіёр быў склонены з важкімі дакументамі і знаходзіўся пад арыштам у горадзе Ігумен. 21 чэрвеня 1863 года ён быў высланы ў Менск. Ваенна-судовая камісія прызнала яго вінаватым ва ўдзеле ў паўстанні. Ён быў прысуджаны да пазбаўлення правоў шляхецтва, канфіскацыі маёмасці і ссылкі на пасяленне ў "больш аддаленую месцу Сібіры". Адбываў пакаранне ў горадзе Цівільск (16.08.1868 года). Пасля вяртання са ссылкі ён жаніўся з Марыяй Швайніцкай (каля 1875 года), з якой меў сыноў Часлава, Вітольда, Мельхіёра і дачку Рэгіну. У далейшым

яму перайшоў маёнтак Калюжыцы. Памёр у 1892 годзе.

23. Варатніцкі Іван Антонавіч - шляхціц, католік. Арандтар маёнтка Альхоўка ашарніка Барсука. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

24. Варатніцкі Павел Антонавіч - шляхціц, 1828 года нараджэння, католік. Арандтар маёнтка Альхоўка ашарніка Барсука. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

25. Акуліч Баліслаў Венедыктавіч, 1833 года нараджэння - шляхціц, католік. Уладальнік маёнтка Ганута. Калежскі рэгістратор. Знаходзіўся ў аддзеле Лісковскага, вёў дзённік, забраны ў яго пры арышце, у якім меліся запісы з 21 красавіка па 26 траўня пра шлях руху аддзела, дзеяннях аддзела, сутычках з карнікамі. Расстраляны 16.12.1863 года.

26. Акуліч Казімір Венедыктавіч, 1844 года нараджэння - шляхціц, католік. Уладальнік маёнтка Ганута Ігуменскага павета. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага. Сасланы на катаржныя работы.

27. Акуліч Іосіф Венедыктавіч - шляхціц, католік. Уладальнік маёнтка Ганута Ігуменскага павета. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага. Сасланы ў Сібір.

28. Акуліч Мечыслаў - шляхціц, католік. Уладальнік маёнтка Ганута. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага. Сасланы ў Сібір.

29. Сіпайліа Іван, 1826 года нараджэння - шляхціц, католік. Уладальнік маёнтка Ганута. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага. Сасланы ў Сібір.

30. Рагоўскі Браніслав - шляхціц, католік. Уладальнік маёнтка Ганута Бінарава і маёнтка Ганута Вінарава. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага. Сасланы ў Сібір.

31. Кяльчэўскі Аляксандар (Ян), 1828 года нараджэння - шляхціц, католік. Уладальнік маёнтка Брадзец, Наборкі, Максімавічы, Братычы, Нягонічы.

32. Лукашэвіч Якаў Сільвестравіч - шляхціц, рымска-каталіцкай веры. Уладальнік непадзеленага маёнтка Брадзец, Наборкі, Максімавічы, Братычы, Нягонічы.

33. Міхайлоўскі - канцылярыст.

34. Стрэжельскі Аляксандар - служыў лакеем у інспектара Менскай гімназіі Старынскага. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

35. Баратыцкі Уладзіслаў Людвікавіч, 1841 года нараджэння - шляхціц, католік. Служыў лакеем у інспектара Менскай гімназіі Старынскага. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

36. Булынка Цэзарыя Севярыяновіч - мяшчанін. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага. Страчаны 29. 01.1864

37. Ліпінскі. У паўстанні ў аддзеле Лісковскага.

38. Снітко Алоіз Іванавіч - шляхціц, католік. Уладальнік маёнтка Казлоў Бераг. Паручнік. Адзін з арганізатораў і кіраўнікоў паўстанцага аддзела. Адзел разбіты пад Мартыянаўкай.

39. Трусаў Антон Давідавіч (Штутс - падпольная мянушка), нарадзіўся 15 траўня 1835 года ў Барысаве ў сям'і паштовага работніка. У студзені 1845 года паступіў у Менскую гімназію, якую скончыў у чэрвені 1853 года. 10 ліпеня 1854 года Трусаў падаў прашэнне пра прынаме ў Менску ўніверсітэт, дзе пасля хова здаў іспыты і быў зачынаны на першы курс медыцынскага факультета, але праз два гады з-за матэрыяльных цяжкасцяў пакінуў вучобу. Праз чатыры гады аднавіўся ва ўніверсітэце. Знаходзічыся на вучобе Трусаў далучыўся да левага рэвалюцыйна-дэмакратычнага кіруя студэнцкага таварыства. У 1861 годзе ён вёў рэвалюцыйную агітацыю ў Менску, дзе распаўсюдзіў нелегальную літаратуру. Пасля задушні паўстання эміграваў у замежжа, дзе жыў у Парыжы і Жэневе, супрацоўнічаў у рускім часопісе "Народная справа", з'яўляўся адным з заснавальнікаў рускай секцыі Першага інтэрнацыяналу. Трусаў быў знаёмы з К.Марксам і А.Герцанам. Цяжка хворым 19 траўня 1884 года вярнуўся ў родны Менск, дзе жыў пад наглядам паліцыі. Памёр прыблізна ў 1886 годзе.

40. Лісковскі Станіслаў (падпольная мянушка Собек) - шляхціц, падпаручнік Пецярбургскай артылерыйскай акадэміі (1840 - пасля 1867).

41. Лукашэвіч Якаў Сільвестрав



Цікавая сустрэча ў Магілёве

Цікавая сустрэча адбылася 14 лістапада на гуртку беларускай мовы Магілёўская гародская арганізацыя ТБМ. Пра знаёмства з беларускай патрэйкой Зоськай Верас і яе сынам, іншымі дзеячамі беларускай культуры, а таксама пра свой багатыя на падзеі лёс расказала жыхарка Магілёва Лілея Міхайлаўна Кузьменка.

З пяці год Лілея Міхайлаўна жыла ў пасляваеннай Вільні, да таго ў зусім дзіцячым узросце пабываўшы ў канцлерех у Нямеччыне і ў Аўстрыі. "Аўстрыякі былі добрыя людзі", - кажа Лілея Міхайлаўна. "Бывала так, што аўстрыец падбягаў да калючага дроту



Зоську Верас. "Я і не ведала тады, што яна - Зоська Верас. Мне не казалі. Яна жыла ў драўляным доме, было шмат карцін, сядро іх партрэт Фаўбіана Шантыра і партрэт самой Зоські Верас з кошкай на каленях. Потым гэты дом згарэў. Я вельмі сябравала з яе сынам - Антонам Шантырам. Ён працаваў падчас вайны ў газете "Сцяг Працы", дзе выступаў і супраць Гітлера, і супраць Сталіна. Немцы не зрабілі яму нічога, а калі прыйшлі Саветы, то яго арыштавалі і прысудзілі да расстрэлу, замяніўшы расстрэл на 25 год зняволення". Ведала Лілея Міхайлаўна і гісторыка Генадзя Кісялёва. "Такога шчырага гісторыка я больш не ведала". Пазнаёмілася ў свой час і з Караткевічам. "Ён прыйшоў да нас у хату, калі я вучылася ў кансерваторыі. У яго на плячы быў бабінны магнітафон, ён заўспісаў народныя песні. Мая маці спявала песні. Караткевіч сказаў мне, што будзе сябраваць са мной, калі буду размаўляць па-беларуску". "Караткевіч не браў у свае ра-



паміж нацысцкіх вышак і кідаў за дрот бахан хлеба, а сам уякаў, каб не застрэлілі". Расказвае і пра жыццё пасляваеннай Вільні. "Мова беларуская жыла ў Вільні дрэнна - не было школ, дзеяць аддавалі ў расійскія, літоўскія ці польскія школы. Але народ у хатах гаварыў па-беларуску. Аднак беларусамі сябе не надта называлі, часцей "тутэйшымі". Мы дзецымі ведалі пра тры мовы і любілі кожны новы дзень гаварыць паміж сабой на іншай мове - сёння па-польску, заўтра па-літоўску. Але інтэлігенцыя трymалася беларускіх і памятала, што Вільня - наша".

Распавяла госця і пра

маны нічога проста так, знайдкуль. І ў раман "Каласы пад сярпом твайм" трапіў выраз маёй маці: "Калі белая ажэніца з чорным, то якія ў іх будуть дзеци - хіба ў шашачкі?" Лілея Міхайлаўна распавяла, што вельмі станоўчы на патрыятызм Уладзіміра Караткевіча пашырвалася вучоба ў Кіеўскім універсітэце.

Сустрэча з Лілеяй Міхайлаўнай прайшла вельмі цёпла. На развітанне яна выказала надзею на будучыню беларушчыны: "Нашая мова будзе жыць, калі ёю будзе размаўляць моладзь".

Магілёўская арганізацыя ТБМ імя Ф. Скарыны.

Лідскія літаратурна-музычныя зазімкі

Сёлета ў Лідзе ў рамках кампаніі "Будзьма" ўдалося аднавіць даўні праект "Лідскія літаратурна-музычныя зазімкі". Зазімкі - гэта ці конкурсы, ці фестываль, ці канцэрт, якія адзначаюцца на Каляды. Але перад Калядамі заўсёды пост, таму зазімкі праводзяцца ў канцы лістапада.

Сёлета ў Ліду прыехаў выкладчык Магілёўскага дзяржаўнага ўніверсітэта імя

Аркадзя Куляшова кандыдат філалагічных навук, паланіст Віталь Еўмянкоў і капэля Алексі Ласія з пад Ракава. Узначальвала літаратурна-му



Рэдактар Станіслаў Вацлававіч Суднік

Рэдакцыйная камегія:

Алена Анісім, Юр'еў Бабіч, Юлія Бажок, Марыя Баравік, Вінцук Вячорка, Юр'еў Каласоўскі, Леакадзія Мілаш, Максім Новік, Язэп Палубіцкі, Аляксей Пяткевіч, Уладзімір Содаль, Станіслав Суднік, Павел Сцяцко, Алег Трусаў.

<http://nashaslova.mns.by/> <http://pawet.net/>
<http://kamunikat.org/> <http://tbm-mova.by/>

зычны дэсант харэограф Алена Прохарава.

Адбыліся дзве творчыя сустрэчы. Днём - са студэнтамі Лідскага каледжа, а вечарам сабраліся лідзяне больш сталага веку, але і там, і там былі поўнія залы.

Віталь Еўмянкоў распавядаў пра Адама Міцкевіча: днём - пра маладога, пра філамата, а вечарам - пра сталага, пра ліцвіна-патрыёта. Які націск быў на Міцкевіча, каб ён у "Пане Тадэвушы" замяніў "Litwo! Ojczyzno moja!.." на "Polsko! Ojczyzno moja!..". Не замяніў. Дарэчы сп. Еўмянкоў прывёз з сабой кнігу "Pan Tadeusz" 1834 года выдання, гэта прыжыццёвое выданне, у якім якраз і змешчана знакамітая тлумачэнне для палякаў беларускага слова "свірэпа" ("burgsztynowy swierzop").

Тэму Міцкевіча і філамата працягнула капэля Алексі Ласія. Акрамя кіраўніка ў Ліду прыехаў скрыпачка Алена Мялешка, дарэчы, родам з г. Бярозаўка Лідскага раёна і Алексі Сівочіна, рэжысёр народнага тэатра "Жывое слова". Выступ музыкаў пачынаўся з песень філаматаў і расповедаў

Алесь Ласія пра гэтыя песні. Песні філаматаў гучалі польску і па-беларуску.

Затым справа пераходзіла да народнай музыкі і народных інструментau. Скрыпкі, дуда, баскет, цымбалы гучалі ў невялікай зале бібліятэкі ўжывую, без мікрофонаў. Выдатная акустыка і захопленыя слухачы.

Алесь Лосія па ходу распавядаў пра гісторыю народных інструментau, пра тое, як у 30-х гадах мінулага стагоддзя загадалі кожнай рэспубліцы мець сімвалічны народны інструмент, і ў беларусаў мела быць такім інструментам менавіта дуда, але ўзікі пэўныя складанасці, і Шырма з Жыдоўчым спыніліся на цымбалах, хоць цымбалы ведаў яшчэ Піфагор, але цымбалы сталі такі сімвалам беларускай музыкі.

Днём не хапіла часу, а вечарам спраўа дайшла да танцаў. Да гасцей далучыўся мясцовы гурт "Скудрынка". Полькі тыпу "Полька-пасталітка" - то не дзіва, але людзі выйшлі на літоўскую "Ойру".

Зазімкі адгулялі, зіма можа прыходзіць.

Яраслаў Грынкевіч.

Аўтары цалкам адказныя за падбор і дакладнасць прыведзенай інфармацыі

Газета надрукавана ў Лідскай друкарні.

231300, г. Ліда, вул. Ленінская, 23.

Газета падпісана да друку 25.11.2013 г. у 10.00. Замова № 2155.

Аб'ём 2 друкаваныя аркушы. Наклад 2000 асобнікаў.

Падпісны індэкс: 63865.

Кошт падпіскі: 1 мес.- 5050 руб., 3 мес.- 15150 руб.

Кошт у розницу: па дамоўленасці.